

Наименование ТВП: Красный Бор



© С. Левый

Код: BY047

Географические координаты: 56° 04'N 28° 34' E

Административная принадлежность: Витебская область: Россонский район

Площадь: 36065 га

Критерии: A1, B2

Национальный природоохранный статус: ландшафтны заказнік рэспубліканскага значэння «Чырвоны Бор»

Международный природоохранный статус: ТВП міжнароднай значнасці, утворана ў 2010 годзе

Общее описание:

Тэрыторыя заказніка ўяўляе сабой вялікі лясны масіў з мазаічнымі ўкрапінамі мноства верхавых балот і азёр. Акрамя таго, гэта мясцовасць багатая на маляўнічыя малыя рэкі. На ўсходзе і захадзе мяжа заказніка праходзіць па дзвюх сярэдніх па велічыні рэках Нішча і Свольна. Да паўночнай мяжы прымыкае Себежскі рэгіянальны парк Расіі. Дзякуючы вялікай забалочанасці і слаба развітай дарожнай сетцы, гэту тэрыторыю людзі амаль што не наведваюць. У заказніку дамінуюць лясныя ландшафты, якія пакрываюць 82% тэрыторыі. Пераважаюць

старыя ельнікі і хвойнікі, па паніжэннях – алешнікі. Большая частка балот адносіцца да верхавога тыпу, нізінныя балоты размешчаны ў поймах рэк і ля падножжаў узгоркаў. У заказніку каля 40 азёр, большасць з якіх мае чыстую, празрыстую ваду і небагаты, але унікальны жывёльны і раслінны свет.

Па папярэдніх дадзеных флора судзістых раслін ТВП "Чырвоны Бор" прадстаўлена 643 відамі. У яе складзе 4 віда дзеразы, 6 - хвашчоў, 14 - папаратнікаў, 3 - голанасенных і 616 - пакрытанасенных.

Асноўны від дзейнасці чалавека на тэрыторыі – лесакарыстанне, праводзіцца збор ягад і паляванне. Сельскагаспадарчая дзейнасць амаль не вядзецца. Сельгасугоддзі невялікімі ізаляванымі ўчасткамі размяшчаюцца на поўдні заказніка.

Основные биотопы:

Лясы – 82%, балоты (у асноўным верхавыя і пераходныя) – 14%, азёры – 3%, іншыя землі – 1%.

Птицы:

Асаблівая каштоўнасць тэрыторыі заключаецца ў наяўнасці вялікай колькасці паўночных відаў, паўднёвыя межы распаўсюджання якіх праходзяць па тэрыторыі Беларусі. Сярод іх трэба адзначыць глушца *Tetraourogallus* (колькасць гэтага віду – 250 асобін – самая высокая ў рэспубліцы), белабровага дразда *Turdusiliacus*, даўгахвостай кугакаўкі *Strixuralensis*, касматаногога сыча *Aegoliusfunereus*. На тэрыторыі заказніка знаходзяцца адзінкавыя на Беларусі месцы гнездавання рэліктавых вадаплаўных птушак – чорнаваллёвага гагача *Gaviaarctica* і вялікага савука *Mergusmerganser*; даволі шматлікі тут рэдкі для іншых рэгіёнаў Беларусі звычайны гогаль *Vucephalaclangula* (15-20 пар). На верхавых балотах сустракаюцца пардва *Lagopuslagopus*, сярэдні кулён *Numeniusphaeopus* і залацістая сеўка *Pluvialisapricaria*. Тэрыторыя стварае аптымальныя ўмовы для гнездавання такіх рэдкіх птушак як арол-маркут *Aquilachrysaetos*, скапа *Pandionhaliaetus*, арол-вужаед *Circaetusgallicus*, арлан-белахвост *Haliaeetusalbicilla* і чорны бусел *Ciconianigra*.

Другие группы животных:

У межах ТВП ўсталявана абітанне 34 відаў звяроў, 9 відаў земнаводных і 5 відаў рэптылій.

Даволі высокая колькасць у заказніку і многіх рэдкіх млекакормячых: бурага мядзведзя *Ursus arctos*, рысі *Felis linx*, ваўка *Canis lupus*, выдры *Lutra lutra*. Ва ўгоддзях многа янотападобнага сабакі *Nyctereutes procyonoides* – інтрадугуцыванага віда, які абмяжоўвае колькасць глушца *Tetraourogallus*, цецярука *Tetraotrix* і іншых курападобных.

Состояние редких видов птиц:

| Виды | Статус | Количество | Год/период оценки | Точность оценки | Тренды | Критерий ТВП |
|--|--------|------------|-------------------|-----------------|--------|--------------|
| Крохаль большой <i>Mergus merganser</i> | гн | + | 2005-2010 | П | | |
| Куропатка белая <i>Lagopus lagopus</i> | гн? | + | 2005-2010 | П | | |
| Гагара чернозобая <i>Gavia arctica</i> | гн | 1-3 п | 2005-2010 | Э | | |
| Черный аист <i>Ciconia nigra</i> | гн | 6-8 п | 2005-2010 | Э | | |
| Орлан-белохвост <i>Haliaeetus albicilla</i> | гн | 1-2 п | 2005-2010 | Э | | |
| Змееяд <i>Circaetus gallicus</i> | гн | + | 2005-2010 | П | | |
| Беркут <i>Aquila chrysaetos</i> | гн | 1 п | 2005-2010 | Т | ↔ | |

| Виды | Статус | Количество | Год/период оценки | Точность оценки | Тренды | Критерий ТВП |
|--|--------|------------|----------------------|--------------------|--------|-----------------|
| Скопа <i>Pandion haliaetus</i> | гн | 4-6 п | 2005-2010 | Э | | B2 |
| Дербник <i>Falco columbarius</i> | гн | 0-1 п | 2005-2010 | П | | |
| Ржанка золотистая <i>Pluvialis apricaria</i> | гн | 14-20 п | 2010 | Э | ↑ | |
| Веретенник большой <i>Limosa limosa</i> | гн | 16-20 п | 2010 | Э | ↔ | A1 |
| Кроншнеп средний <i>Numenius phaeopus</i> | гн | + | 2005-2010 | П | | |
| Кроншнеп большой <i>Numenius arquata</i> | гн | + | 2005-2010 | П | | |
| Улит большой <i>Tringa nebularia</i> | гн | + | 2005-2010 | П | | |
| Неясыть длиннохвостая <i>Strix uralensis</i> | гн | + | 2005-2010 | П | | |
| Дятел трехпалый <i>Picoides tridactylus</i> | гн | + | 2005-2010 | П | | |

Другие редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды:

Звяры: барсук *Melesmeles*.

Расліны: бяроза карлікавая *Betulanana*, шпажнік чарапіцавы *Gladiolusimbricatus*, лінея паўночная *Linnaeaborealis*, тайнік сэрцападобны *Listeracordata*, гарлачык жоўты малы *Nupharpumila*, марошка прысадзістая *Rubuschamaemorus*, нітэлопсіс прытуплёны *Nitellopsisobtusa*, баранец звычайны *Huperziaselago*, гайнік цёмна-чырвоны *Epipactisatrorubens*, касач сібірскі *Irissibirica*, тайнік яйцападобны *Listera ovata*, палушнік азёрны *Isoeteslacustris*

Угрозы:

Лесакарыстанне, якое не ўлічвае значнасці лясных масіваў для захавання біяразнастайнасці.

Парушэнне спакою птушак і жывёл пры зборы ягад і ў час палявання.

Рекомендации по сохранению:

Патрэбны дадатковыя даследаванні для выяўлення неспрыяльных фактараў і распрацоўкі рэкамендацый па іх устраненні.

Источники информации:

Скарбы прыроды Беларусі. – Мн.: Беларусь, 2005. – 215 с. (Інфармацыю падрыхтавалі: Бірукоў В.П., Іваноўскі У.В.)

Обоснование заказника

Данные мониторинговых учетов Яковца Н.

Составители : Левы С.В.

* Использование размещенной здесь неопубликованной информации для научных публикаций без письменного соглашения ее авторов запрещено. В случае использования части контента или страницы целиком на других интернет-ресурсах, обязательна ссылка на авторов и сайт iba.ptushki.org